

УДК 821.161.3–7«19»

В. Ф. Падстаўленка (Беларусь, г. Віцебск)

ІДЭЙНА-МАСТАЦКАЯ ШМАТГРАННАСЦЬ КАМІЧНЫХ НАВЕЛ ЯКУБА КОЛАСА

Анататыя. Для камічных навел беларускага класіка Якуба Коласа характэрна палібленне аналітычнасці і рознабаковага апісання мастацкай фактуальнасці, што стала вынікам узмацнення карэляыці паміж гумарыстычна-сатырычным і рэалістычным на-
прамкамі прозы.

Ключавыя слова: камізм, навела, стылявыя асаблівасці, галоўны герой, праблема-
тыка, псіхалагізм

Камічныя навелы Я. Коласа 1920-х гадоў сталі цікавым крэатыў-
ным вопытам для пісьменніка ў плане паяднання дакастрычніцкіх інды-
відуальна-мастацкіх прыёмаў і новых стылёвых элементаў. Напрыклад,
творы «Курская анамалія», «Ванька Кудлаты» напісаны ў кампазіцый-
на-апавядальний форме «ад аўтара», дзякуючы чаму яны становяцца
экспрэсіўнымі, эмацыйнальна насычанымі, сканцэнтравана падзе-
йнымі. Тут маецца на ўвазе не толькі фізічны рух персанажаў, іх дзеянне,
але і дынаміка мысленчага працэсу герояў, бліскавічнасць іх эмоцый.

У сатырычнай навеле трагікамічнага характару «Царскія грошы»
(1925) аўтарскі пачатак аповеду змяніеца на аб'ектыўную форму
адлюстравання мастацкай фактуальнасці, пераважнае месца ў якой ад-
водзіцца ўнутраным маналогам галоўнага героя, а за вобразам аўтара
пакідаеца функцыя каментатара тыповых бытавых калізій.

Праблемнае поле гумарыстычнай навелы «Курская анамалія»
(1924) было акрэслена яшчэ М. Гарэцкім у артыкуле «Якуб Колас пасля
Кастрычніка» – гэта «быт інтэлігэнцыі і яе адносіны да рэвалюцыі» [2,
с. 313]. Названае канцэптуальнае пытанне стала адной з галоўных праб-
лем у мастацкай прозе пісьменніка савецкага перыяду. Дамінуючым
камічным прыёмам у адзначанай навеле быў абранны камізм сітуацыі, які
наўпрост звязаны з анекдатычнай схемай пабудовы твора. Анекдатызм,
выступаючы ў навеле адным са стылёвых кампанентаў, абудзіў сабой
утрыраванасць асноўных вобразаў і іх «пляскатасць».

Згодна з аўтарскай задумай тут ідзе акцэнтаванне ўвагі толькі на
асобных рысах знешнасці і манеры паводзін персанажаў. А індывиду-
алізацыя галоўнага героя ці, дакладней сказаць, акрэсліванне мастацкай
аўтаномнасці вобраза. Угодніка дасягаеца праз пісьменніцкую фікса-
цыю ўвагі і аднаўленне іранічна падсвеченай «плыні свядомасці» героя.
Камізм навелы праяўляеца ў зрушэнні прaporцый паміж мастацкімі
эклектычна звязанымі формамі пазнання рэчаіснасці: рэалізмам (бы-

тавізмам) і рамантызмам (пачуццёвасцю, лірызмам), што, напрыклад, заўважаеца ў спажывецка-меркантыльных поглядах героя на жыццё і асабістасце. Сінтэз гэтых рознахарактарных пачаткаў прыводзіць да пэўнай парадаксальнасці, якая вызначае асноўныя характар канфлікту ў навеле і з'яўляеца адзнакай кожнага вобраза.

Адным з базавых элементаў стылю Я. Коласа можна назваць гарманічнасць існавання яго мастацкага свету. Таму пры сутыкненні з дыспрапарцыянальнымі, алагічнымі праяўленнямі адываеца змена аўтарскай ідэйна-эмацыянальнай ацэнкі падзеі, у выніку гэтага творы насычаюцца сатырычна-гумарыстычным пафасам. У «Курскай анамаліі» Я. Колас прайвіў сябе майстрам тыпізацыі, асабліва ў паказе падзеі і герояў. Аўтар дакладна вызначае найбольш характэрныя факты тагачаснай грамадскай алагічнасці: абмежаванасць інтэлігэнцыі спажывецка-меркантыльнымі інтарэсамі (што паступова прыводзіць яе да выраджэння), звязданне месца духоўнасці і духовенства да фармальнаі атрыбутыўнасці і «справы гонару», гіперграфічна-парадаксальная роля сходаў.

Раней ужо было адзначана, што спецыфікай асобных навел Я. Коласа стала прысутнасць выразнага аўтарскага пачатку. Гэта і стала перадумовай фармальных змяненняў твораў. Так, у навелах «Курская анамалія» і «Ванька Кудлаты» маюць месца прайавы суб'ектывізаванага апавядання, што заўважаеца ў наступным: ідэйная набліжанасць вобразаў аўтара і наратара, звароты да рэцыпіента з мэтай мастацкай устаноўкі на адпаведны размоўна-сказавы характар аповеду.

Сярод тэматычнай разнастайнасці беларускай камічнай плыні 20–30-х гадоў XX ст. адметнае месца належыць тэмэ спасціжэння дзівоснага свету дзяцінства і разнастайных стасункаў яго са светам дарослых. Такому факту ёсьць лагічнае тлумачэнне, бо, па-першае, даследаванне дзіцячага свету было (і застаеца) адным з прыярытэтных аб'ектаў у сусветнай мастацкай практицы, па-другое, у перыяд зараджэння савецкай дзяржаўнасці маральнасць, чысціня і прастадушнасць свету дзяцінства выступаюць у пэўным сэнсе катэгарычнымі імператывамі, здольнымі кампенсаваць грамадству маральныя страты ў выніку сацыяльна-духоўнай дэфармацыі чалавечай супольнасці. Гэту тэзу пацвярджаюць і высновы даследчыцы Э. Гурэвіч, якая тлумачыць прычыны важнасці для прыгожага пісьменства дзіцячай літаратуры зарыентаванасцю апошняй на будучае і яе аперыраваннем вечнымі, нятленнымі каштоўнасцямі, «сімвалам якіх з'яўляеца дзяцінства» [3, с. 43].

У камічнай навелістыцы Якуба Коласа ёсьць цікавыя мастацкія даследаванні названай тэмы, сярод якіх зноў трэба згадаць гумарыстычна-

сатырычную навелу «Ванька Кудлаты». Гэты твор харктарызуеца эклектызмам дыялектычна існуючых трагічнага і камічнага відаў пафасу. Трагічны фон «Ванькі Кудлатага» – часы грамадзянскай вайны – «адцяняецца» гульнёва-пацешным успрыманнем галоўным героям крывавых падзеяў. Названая навела беларускага класіка вызначаеца дамінаваннем падзейнасці, здзяйсненнем галоўным героям недарэчных учынкаў, якія, аднак, маюць у сваёй аснове значную грамадска-патрыйтычную матывацію.

Сутыкненне свету дзяцінства з сацыяльнымі загадкамі і класавымі нонсэнсамі было дастаткова шырока адлюстравана ў беларускай літаратуры 20–30-х гадоў ХХ ст. У гэтай сувязі трэба адзначыць, што адным з аўектаў мастацкіх даследаванняў у творчасці многіх аўтараў (Я. Коласа, З. Бядулі, К. Чорнага, А. Мрыя, М. Зарэцкага, П. Галавача і інш.) становіцца спасціжэнне вытокаў сквапнасці і прагі да накаплення грошай. Празмерны прагматызм з'яўляеца прычынай вузкага, неадэкватнага ўспрымання рэчаіннасці, аб чым, прынамсі, сведчыць выказванне героя сатырычнай навелы Я. Коласа «Царскія гроши»: «будуць гроши, і ўсё будзе» [5, с. 151]. На канцэптуальна-тыпалагічным узроўні коласаўскі персанаж збліжаеца з аналагічным вобразам вышэйзгаданага твора М. Зарэцкага і галоўным героям сацыяльна-бытавой навелы «Кнак» П. Галавача. Аднак адзначаная вобразная група харктарызуеца варыянтнасцю сэнсавай інтэрпрэтацыі, у ходзе якой за знешне кан’юнктурнымі элементамі (гіпертрафіраванаю прагнасцю герояў, класавай канфрэнтацыяй вобразу-антаганісту) адкрываеца трагізм існавання аکрэсленых мастацкіх тыпаў, у многім абумоўлены вынікам сацыяльна-класавага астракізму.

Стылёвия адметнасці названых аўтараў прасочваюцца ў розных аспектах, у тым ліку і ў апісанні персанажаў, таму мэтазгодна правесці іх невялікае супастаўленне. У адпаведнасці з традыцыйнай рэалістычнай тыпізацыі П. Галавач стварае мастацкі партрэт галоўнага героя Якава Патупчыка, у якім спыняеца на самых значных рысах яго знешнасці. Для партрэта ў навеле М. Зарэцкага харктэрна эскізнасць і «дэманстрацыя» некалькіх мастацкіх штрыхоў: таемная хітраватая ўсмешка героя і «буйны мясёны твар <...> у строгай пахмурнасці» [4, с. 2]. Я. Колас у апісанні знешнасці свайго персанажа вызначае толькі адну дэталь – вочы, а больш акцэнтуе ўвагу на трапнай, лаканічнай харктарыстыцы вобраза: «Яхім – курашчуп, капейкі лішній прапусціць байца» [5, с. 151].

Канцэнтрычныя, цэнтрабежныя сюжэты ва ўсіх трох выпадках утрымліваюць экспрэсіўна-характaryстычныя кульмінацыйныя сцэны – эпізоды, напоўненыя роспаччу, градацыя якой з прычыны страты жыццёвых ідэалаў прыводзіць герояў да вар’яцтва. На гэты конт ціка-

вую думку выказаў сам П. Галавач: «Лёгкая радасць, лёгкае гора, лёгкі аптымізм – гэта ўсё роўна як пусты смех. Ад яго і няёмка, і крыўдна, і бачыш няпраўду» [1, с. 81]. Жыццёвая верагоднасць і прытрымліванне аўтарамі рэалістычных тэндэнций у літаратурнай дзеянасці тлумачыць факт супадзення ва ўсіх аналізуемых наведах апісанняў галоўных герояў у момант крайняга психалагічнага напружання:

«<...> дзіка закрычаў Яхім. Вочы яго бліснулі нядобрым агнём.

<...> **Вуррр!** – забурчай [Суднік. – В. П.]...» («Царскія грошы» [5, 157]).

«<...> збялелы ад злосці і жалю <...> Якаў зноў замігаў пасалавелымі вачыма» («Кнак» [1, с. 163–164]).

«Дзед Альпін стаў **страшны**. Мясёны твар яго пабраўся грубымі пукатымі складкамі, і сівое валоссе ўзнялося дзіка **натапыранай шчэццю**. З **крывым агнём** у вачах, з **драпежна** выцягнутымі рукамі кінуўся ён на дзяцей. З самага нутра яго вырваўся **жудасны нечалавечы рык**. <...> дзед зверам **кінуўся** на Амельку <...> і **касцянімі круччам-рускамі** ўцупіўся ў шыло дзіцяці» («Пра дзеда Альпіна» [4, с. 2]).

Стылёвыйя сістэмы аналізуемых пісьменнікаў характарызуюцца некаторымі агульнасцямі: а) ужыванне сімвалічнай мастацкай дэталі («кнака», «кацярынак», «жоўтых бліскучых кружэлак»); б) выкарыстанне элементаў психалагізму: апісання матываў паводзін, унутраных маналогаў, прыёму ўмаўчання (асабліва паказальна прадэманстраваны ў наведе «Кнак»); в) камічнае асвятленне падзеяў у рэчышчы рэалістычнай сатыры (з адзнакамі заамарфічнай гратаскавасці ў апісанні герояў); г) важнае месца займае контраст, які самабытна прайўляецца ў наступных супастаўленнях: новае – старое («Царскія грошы»), свет людзей – прырода («Кнак»), новае – старое / свет дарослых – свет дзяцей («Пра дзеда Альпіна»).

Найбольшай стылёвой арыгінальнасці творцы дасягнулі ў адметнасцях сюжэтна-кампазіцыйных рашэнняў: наведам Я. Коласа і П. Галавача ўласціва класічная для гэтай жанравай мадыфікацыі схема архітэкtonікі, якая дапаўняеца (у творы «Царскія грошы») фантастычным элементам – сугестыўным фантасмагарычным вобразам цара Аляксандра III, а ў наведе «Кнак» – лірычнымі замалёўкамі. Сацыяльна-бытавая навела трагікамічнага характару «Пра дзеда Альпіна» вылучаеца падзеяна скандэнсаваным сюжэтам, які стаў своеасаблівай канстантай для лапідарнага, дынамічнага дыскурсу М. Зарэцкага.

Такім чынам, камічныя наведы Якуба Коласа па-ранейшаму прыцягваюць увагу шырокай чытацкай аўдыторыі сваёй важнай і зімальной

падзейнасцю, яркімі, тыповымі і псіхалагічна пераканаўчымі персанажамі, глыбінёй аўтарскіх думак і майстэрствам іх увасаблення ў тэксе.

Спіс выкарыстанай літаратуры

1. Галавач, П. Збор твораў: у 3 т. – Мн.: Дзяржвыд. БССР, 1958. – Т. 1: Апавяданні. Нарысы. Артыкулы. – 1958. – 396 с.
2. Гарэцкі, М. Творы: Дзе в душы: аповесць. Апавяданні. Жартайліві Пісаравіч: п’еса. Літаратурная крытыка і публіцыстыка. Лісты. – Мн.: Маст. літ., 1990. – 629 с.
3. Гуревіч, Э. Ідеологічны диктат і мир детства: беларуско-рускіе литератураное взаимадействие 20–30-х годов // Дет. літ. – 1992. – № 1. – С. 42–43.
4. Зарэцкі, М. Пра дзеда Альпіна // Чырвон. Беларусь. – 1930. – № 18. – С. 2.
5. Колас, Я. Збор твораў: у 14 т. – Мн.: Маст. літ., 1972. – 1978. – Т. 5: Апавяданні. Лісты. «Казкі жыцця». – 1973. – 632 с.
6. Скрыган, Я. Некалькі хвілін чужога шчасця: літ. успаміны, сустречы, шляхі. – Мн.: Маст. літ., 1979. – 192 с.

УДК 821.161.3.09

І. Л. Пасюковіч (Беларусь, г. Мінск)

АД НАСТАЎНІКА ВУЧНЯЎ – ДА НАСТАЎНІКА НАРОДА

Анататыя: Якуб Колас – беларускі дзеяч, педагогічны і творчыя набыткі якога на-
заўжды будуть з народам, асабліва з настаўнікамі, запікаўленымі працягваць лепшыя тра-
дыцы беларускай педагогікі. У працы прадстаўлены матэрыял па педагогічнай дзейнасці
Якуба Коласа праз сучаснае бачанне пытання з улікам накіраванасці работы гімназіі. Пад-
крэсліваецца: некалькі дзейнасць Якуба Коласа выйшла за рамкі звычайнай настаўніцкай
дзейнасці. Сёння Якуб Колас – гэта настаўнік народа.

Ключавыя слова: педагогічная дзейнасць, партнёрства, супрацоўніцтва, сістэма
адукацыі, традыцыі беларускай педагогікі, адукацыйны працэс.

Якуб Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) каля трыццаці гадоў
працаўваў на ніве народнай асветы: вучыў дзяцей і дарослыя, ствараў
школы і бібліятэкі, унёс грунтоўны ўклад у распрацоўку метадычных
і тэарэтычных праблем навучання і выхавання.

Верасень 1902 год – пачатак педагогічнай работы славутага пісь-
менніка і педагога. Ён працуе ў палескай глушы настаўнікам Люсінска-
га народнага вучылішча Хатынскай вобласці Пінскага павета. Потым
лёс закінуў яго настаўніцаць у Цёмныя Ляды, дзе ён стварае нелегаль-
ную школу для дзетак-беларусаў. Зімой 1908 года ў школе в. Сані Аб-
чугскай вобласці Ігуменскага павета адным з першых вёў навучанне
на роднай мове. Летам таго ж года даваў прыватныя ўрокі ў Стоўбцах.
У 20-я гады XX стагоддзя К. М. Міцкевіч пачынае займацца навуковай
дзейнасцю, на працягу некалькіх гадоў вядзе заняткі па методыцы вы-